



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ
НАВУК БЕЛАРУСІ

БРАСЛАЎСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

БРАСЛАЎСКАЕ РАЁННАЕ
АБ'ЯДНАННЕ МУЗЕЯЎ



П Р А Г Р А М А

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

БРАСЛАЎСКІЯ ЧЫТАННІ (да 950-годдзя г. Браслава)



Браслаў, 12–13 лістапада 2015 г.



Запрашаем наведаць музеі Браслава:

Гісторыка-краязнаўчы музей (г. Браслаў, вул. Энгельса, 39).

Тэл. +375 2153 65191, 65062

Музей традыцыйнай культуры (г. Браслаў, вул. Гагарына, 7).

Тэл. +375 2153 65318



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

Тэл. +375 17 2841870

Фотаздымак на вокладцы: Гісторыка-краязнаўчы музей г. Браслава

АРГКАМІТЭТ

Пучынская Ніна Антонаўна – старшыня Браслаўскага раённага Савета дэпутатаў (сустаршыня аргкамітэта);

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (сустаршыня аргкамітэта);

Вялічка Вольга Альбертаўна – намеснік старшыні Браслаўскага раённага выканаўчага камітэта;

Абалевіч Антаніна Лявонаўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Браслаўскага раённага выканаўчага камітэта;

Дударонак Надзея Аляксандраўна – дырэктар навукова-даследчай установы культуры “Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў”;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргеёўна – лабарант першай катэгорыі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

Парадак працы канферэнцыі

12 лістапада

13.00 – 14.00	Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
14.00 – 16.45	Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне
17.00 – 18.00	Экскурсійная праграма
18.30 – 20.30	Сяброўская вячэра

13 лістапада

9.00 – 11.00	Выступленні з дакладамі па секцыях.
11.00 – 11.20	Перапынак на каву
11.20 – 13.00	Выступленні з дакладамі па секцыях.
13.00 – 13.30	Падвядзенне вынікаў працы і закрыццё канферэнцыі

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

- выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін;
- выступленні з дакладамі на секцыях – да 15 хвілін

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:

беларуская, руская

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Веды»;

Раённая газета «Браслаўская звязда»;

Абласная газета «Віцебскія весці»;

Газета «Культура»;

Афіцыйны сайт Браслаўскага райвыканкама;

Рэгіянальны партал Kraj.by;

Гарадскі партал Braslaw.by;

Партал Museum.by.

12 лістапада 2015 г.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Браслаўская гімназія, вул. Ленінская, 131, актавая зала)

Прывітальнае слова **Пучынскай Ніны Антонаўны**
старшыні Браслаўскага раённага Савета дэпутатаў
Прывітальнае слова **Даніловіча Вячаслава Віктаравіча**
дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдата гістарычных навук, дацэнта
Прывітальнае слова **Дударонак Надзеі Аляксандраўны**
дырэктара навукова-даследчай установы культуры
“Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў”

Выступленні з дакладамі

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра гісторыі
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Заходнія тэрыторыі Полацкага княства
(зямлі) у IX – XIII стст.»*

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела
крыніцазнаўства і гістарыяграфіі Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Уладанні Сіняўскіх на Браслаўшчыне ў дру-
гой палове XVI ст.»*

Яноўская Валянціна Васільеўна – загадчык аддзела
гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Ваенна-палітычныя падзеі на Браслаўшчыне
ў XIX – пачатку XX ст. (на матэрыялах Ковенскага акруговага
ахіва)»*

Базарэвіч Ганна Хасеніеўна – галоўны захавальнік фондаў навукова-даследчай ўстановы культуры “Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў”, магістр гістарычных навук (Беларусь, Браслаў)

Тэма даклада: *«Беларускі культурна-асветніцкі рух на Браслаўшчыне ў 1925-1930 гг. (на матэрыялах друку Беларускага сялянскага саюза)»*

Захаркевіч Сцяпан Артуравіч – дацэнт кафедры этналогіі, музейлогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Внуковіч Юрый Іосіфавіч** – загадчык сектара захавання фальклёрнай спадчыны Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Паўсядзённая культура “старавераў” у беларуска-літоўска-латышскім памежжы (на падставе палявых этнаграфічных матэрыялаў)»*

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя музеі пад адкрытым небам. Ідэя, канцэпцыя, будаўніцтва (на прыкладзе будучага музея Камянюкі ў Белавежскай пушчы)»*

Калніш Віктар Уладзіслававіч – настаўнік гісторыі Калніешскай асноўнай школы (Латвія, Краслава)

Тэма даклада: *«Краеведение и туризм. Приграничное сотрудничество Латвии и Беларуси»*

Экскурсійная праграма:

Гісторыка-краязнаўчы музей. Музей традыцыйнай культуры
(17.00 – 18.00)

Сяброўская вячэра

(Браслаўская гімназія, вул. Ленінская, 131, сталовая)
(18.30 – 20.30)

13 лістапада 2015 г.

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

Секцыя 1

Браслаўшчына ад старажытнасці да Новага часу.
(ДУА «Браслаўская гімназія», вул. Ленінская, 131, актавая зала)

(9.00 – 13.00)

Кіраўнікі секцыі

Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч – загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта БДУ, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск);

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – аспірант аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Паміж Нёманам і Дзвіною: да праблемы ўзаемаўплываў культурных традыцый у неаліце Паўночна-Заходняй Беларусі»*

Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч – загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта БДУ, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі даследаванняў у Падварынцы Браслаўскага раёна»*

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Знакі-сімвалы на артэфактах эпохі жалеза з паўночнага-захаду Беларусі»*

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Браслаўскае Паазер'е ў другой палове I – першых стагоддзяў II тыс. н.э.»*

Кежа Юрый Мікалаевіч – выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Роля скандынаваў у заснаванні і функцыянаванні парубежных фарпостаў на паўночна-заходняй мяжы Полацкай зямлі (XI ст.)»*

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч – навуковы супрацоўнік аддзела Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Соцыякультурная атрыбуцыя раўнаплечнай фібулы з раскопак гарадзішча Маскавічы»*

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Дучыц Людміла Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела сістэматызацыі і аналізу гісторыка-культурнай спадчыны Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі,

кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск); **Плавінскі Аляксандр Мікалаевіч** – старшы выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь)

Тэма даклада: *«Курганны могільнік Укля: храналогія, пахавальны абрад і этнакультурная прыналежнасць»*

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Знаходкі падвесак у выглядзе качак на тэрыторыі Полацкай зямлі»*

Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Касцярэзная вытворчасць старажытнай Браслаўшчыны»*

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч – дэкан па рабоце з замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Вырабы з каляровых металаў з археалагічных даследаванняў г. Браслава 1955-1956 гг. у музейных зборах Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка»*

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Заўвагі адносна рассялення на тэрыторыі Верхнядзвінскага рэгіёна ў перыяд сярэднявечча»*

Мікола Паўловіч – гісторык Беларускага таварыства «Уздым – Даўгаўпілс» (Латвія, Даўгаўпілс)

Тэма даклада: *«Загадка гістарычных камянёў Бяльмонцкага парка»*

Бунта Віктар Елісеевіч – краязнаўца (Беларусь, Браслаў)

Тэма даклада: *«Культавыя і гістарычныя валуны Браслаўскага раёна»*

Ермалёнак Вітольд Антонавіч – настаўнік гісторыі, кіраўнік музейнага аб'яднання Міёрскай сярэдняй школы №3 (Беларусь, Міёры)

Тэма даклада: *«Манеты і скарбы Браслаўшчыны ад старажытнасці да XV ст.»*

Дыскусія

13 лістапада 2015 г.

Секцыя 2

Браслаўшчына ў Новы і Найноўшы час.

(Браслаўская гімназія, вул. Ленінская, 131, аўд. 2.10)

(9.00 – 13.00)

Кіраўнікі секцыі

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела крыніцазнаўства і гістарыяграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

Базарэвіч Ганна Хасеніеўна – галоўны захавальнік фондаў навукова-даследчай ўстановы культуры “Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў”, магістр гістарычных навук (Беларусь, Браслаў)

Выступленні з дакладамі

Дзярновіч Алег Івановіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Цэляы лічбы: ментальнасць чалавека XVI ст. паводле матэрыялаў дэлімітацыі паміж ВКЛ і Лівоніяй на тэрыторыі Браслаўшчыны»*

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Шклянныя вырабы Новага часу з фондаў Браслаўскага раённага аб’яднання музеяў у кантэксте аналагічных артэфактаў з тэрыторыі Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі»*

Лобач Уладзімір Аляксандравіч – дацэнт кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Народная медыцына Браслаўшчыны: лакальная спецыфіка і сімвалічны кантэкст»*

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Браслаў наводле інвентара 1745 г.»*

Пятровіч Ігар Канстанцінавіч – студэнт гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Браслаўскія старонкі гісторыі паўстання 1794 года»*

Круплеўскі Уладзіслаў Станіслававіч – аспірант аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Дзіцячая смяротнасць па даных метрычных кніг у Браслаўскім Паазер'і ў канцы XIX стагоддзя»*

Зянюк Раіса Уладзіміраўна – навуковы супрацоўнік аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Канфесійная сітуацыя ў Браславе і яго ваколіцах у XIX – пачатку XX ст.: рэканструкцыя па матэрыялах Ковенскага акруговага архіва»*

Панцэлейка Аляксандр Товіевіч – крэйзнаўца (Беларусь, Браслаў)

Тэма даклада: *«Першая сусветная вайна на Браслаўшчыне. Падзеі 1915 года»*

Трубчык Алена Генадзьеўна – выкладчык кафедры філасофіі і гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Арганізацыйная структура і дзейнасць адукацыйных органаў польскай улады ў Браслаўскім павеце (1919-1920 гг.)»*

Грэбень Яўген Аляксандравіч – загадчык кафедры філасофіі і гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Дакументы Браслаўскай раённай, валасной упраў і раённай паліцыі як крыніца перыяду нацызскай акупацыі»*

Крумплёўская Ганна Анатольеўна – аспірант аддзела нарадазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Асаблівасці этнаканфесійнага складу насельніцтва Браслаўскага раёна ў другой палове XX ст.»*

Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч – навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Архітэктурны комплекс могілкавай капліцы ў Ахрэмаўцах: структура і функцыянальныя аспекты»*

Лаўрыненка Кацярына Віктараўна – старшы выкладчык кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Віцебск)

Тэма даклада: *«Парафія Нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі ў Браславе ў пасляваенны час ў дакументах дзяржаўных архіваў Беларусі»*

Вашкель Ілля Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік
навукова-даследчай ўстановы культуры “Браслаўскае раённае
аб’яднанне музеяў” (Беларусь, Браслаў)

Тэма даклада: *«Браслаўшчына ў працах фатографа Яна
Булгака»*

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі

(Браслаўская гімназія, вул. Ленінская, 131, актавая зала)

(13.00 – 13.30)

ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

студзень – лістапад 2015 г.

23 лютага 2015 г. сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх даследаванняў» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945)».

16 красавіка 2015 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Нацпрэсцэнтрам праведзена выязное прэс-мерапрыемства на тэму «Невядомыя старонкі гісторыі. Да 70-годдзя Вялікай Перамогі».

17 красавіка 2015 г. на Агульным сходзе НАН Беларусі комплекснае даследаванне шматграннай гісторыі г. Навагрудка, выкананае калектывам навукоўцаў Інстытута гісторыі, адзначана дыпламам «Топ-10 вынікаў навукоўцаў НАН Беларусі ў галіне фундаментальных і прыкладных даследаванняў за 2014 г.».

23–24 красавіка 2015 г. у Калінкавічах сумесна з Калінкавіцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Калінкавічы і Калінкавіцкі край».

23–24 красавіка 2015 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. П.М. Машэрава і Віцебскай абласной бібліятэкай ім. У.І. Леніна праведзена II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г. – пачатак XXI ст.)».

24–25 красавіка 2015 г. у Гродне сумесна з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я. Купалы, Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай ім. Я. Карскага і Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем праведзена II Міжнародная навуковая канферэнцыя «Валовічы-2: гісторыя, генеалогія і культура (XV–XX стст.)».

5 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена VIII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

7–8 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Навукова-даследчым інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, Беларускаім таварыствам «Веды», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

14–15 мая 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2014 годзе».

21–22 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам гісторыі НАН Рэспублікі Армения, Цэнтрам армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія гісторыка-культурныя адносіны. Традыцыі і сучаснасць».

24–26 чэрвеня 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія ў Беларусі – 50-гадовы шлях развіцця».

27 жніўня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка і Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Рэспубліканскі круглы стол «Беларусь-ААН: 70 год разам».

1–6 верасня 2015 г. дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў Кітайскай акадэміі грамадскіх навук у Пекіне.

3–4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выстаўцы-ярмарцы дасягненняў беларускай акадэмічнай навукі. Стэнд інстытута наведалі Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь А.У. Кабякоў, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.М. Косінец, Старшыня Прэзідыўма НАН Беларусі, акадэмік У.Р. Гусакоў, дэпутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Ніхто не забыты – нішто не забыта (да 70-годдзя Перамогі над мілітарускай Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

15–17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава, Расійскім гістарычным таварыствам і Аддзяленнем гісторыка-філалагічных навук Расійскай акадэміі навук праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Другая сусветная вайна ў гісторыі чалавецтва. 1939–1945 гг.»

24–25 верасня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з эканамічным факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Польшкім Інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі».

15 кастрычніка 2015 г. у Інстытуце гісторыі адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Маніфест 17 кастрычніка 1905 года: гістарычны вопыт (да 110-годдзя прыняцця заканадаўчага акта)».




4 лістапада 2015 г. у г.п. Карэлічы Гродзенскай вобласці сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя XI Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Карэлічына – рэгіянальны асаблівасці развіцця Х–XX стст.».

5–6 лістапада 2015 г. НАН Беларусі сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа НАН Беларусі, Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Польшкім Інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч), раздзела I – «Археалогія, антрапалогія, крыніцазнаўства і гісторыя Беларусі са старажытных часоў да эпохі ранняга Новага часу» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко).

ДЛЯ ЗАПИСАЎ

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ



ЗБОРНІКІ МАТЭРЫЯЛАЎ КАНФЕРЭНЦЫЙ “БРАСЛАЎСКІЯ ЧЫТАННІ”

